



# Рэгіянальная газета.

Rh.by



## Прайс-ліст на размяшчэння рэкламы рэкламнымі агенцтвамі

Тарыфы дзейнічаюць ад 08.02.2018 г., згодна з прэйскурантам № 1ц ад 08.02.2018 г.

Дзень выхаду: **пятніца (штотыднёва)**

Фармат: **A3**

Колькасць старонак: **24**

Тыраж: **5 000 экз.**

Распаўсюд: **розніца (80%),  
падпіска (20%)**

Рэгіён: **Маладзечна, Вілейка, Астравец,  
Ашмяны, Валожын, Мядзел, Смаргонь**

Старонка	Цана, руб. за 1 кв. см
Унутраная	0.80 руб.
Побач з прыватнымі аб'явамі; «Базарны дзень» (3-я)	0.90 руб.
Апошняя (24-я)	1.10 руб.
Першая	1.70 руб.
Першая ў TV-праграме (9-я)	1.00 руб.

### Аплата папярэдня.

Апошні тэрмін падачы  
рэкламных матэрыялаў у бягучы нумар –  
**серада, 16.00.**

Надбаўка за спецапіцыю:  
**20%,**

за дадатковы колер:  
**20%.**

Надбаўка за спецапіцыю  
рэкламы ў блоку  
«Прагноз надвор'я прадстаўляе»: **50%.**

**Скідка  
для рэкламных  
агенцтваў — 15%!**

### Патрабаванні да рэкламнага матэрыялу:

**Вышыня** макета – кратная 1 см: **Шырыня:**

на першай старонцы – 7 або 19 см;

на апошняй – 4 або 8,5 см;

на ўнутраных – 4; 8,5; 13; 17,5; 22; 26,5 см.

У блоку «Прагноз надвор'я прадстаўляе»: шырыня – 17,5 см; вышыня – 5, 10 або 15 см.

Рэклама, якая ўтрымлівае інфармацыю аб рэалізацыі прадукцыі, тавараў, работ і паслуг, звязаную са здзяйсненнем рэкламадаўцам прадпрымальніцкай дзейнасці, павінна ўтрымліваць **назву рэкламадаўцы** (для прадпрымальніка – прозвішча і ініцыялы), яго **ўліковы нумар плацельшчыка (УНП).**

Павінны быць гарантыйнае пісьмо-заяўка з указаннем памераў рэкламнай плошчы, тэрмінаў выхаду, тэкст рэкламнага матэрыялу ці арыгінал-макет. Макет можа быць прадстаўлены ў электронным выглядзе (PNG, JPG, TIFF).

**Паважаныя кліенты!** Нашы спецыялісты па рэкламе дапамогуць вызначыцца з выбарам рэкламнай плошчы і пракансультуюць па ўсіх пытаннях размяшчэння аб'яў.

### КАНТАКТЫ

**222310, Маладзечна, Вялікі Гасцінец, 143, оф. 518.**

8 (0176) **53-78-04** (рэклама, факс),

**53-78-05** (дырэкцыя, загадчык аддзела інфармацыі),

**53-78-06** (журналісты), 8 (029) **573-28-47, 676-84-20.**

E-mail: **reklama@rh.by, regionnews@rh.by.**

Web: **http://rh.by, pr.bel.**

### ТАА «Рэдакцыя газеты

«Рэгіянальная газета»

Разліковы рахунак

BY06BELB30121640300040226000

у ААТ «Банк БелВЭБ»

адрэсавана ў Маладзечне, BELBBY2X,

УНН 600288444, АКПА 06082329.